

Спорт-тайм

«Мяшкоў-Брэст» — 15-разовы чэмпіён краіны па гандболе

У традыцыйным аглядзе «Звязды» расказваем самыя цікавыя спартыўныя навіны

ГУЛЬНЯ ТЫДНЯ. На мінулым тыдні вызначыўся пераможца чэмпіянату Беларусі па гандболе. У 15-ы раз галоўны трафей заваяваў «Мяшкоў-Брэст». У трох паядынках серыі за залатыя медаль брэсцкія гандбалісты перамаглі сапернікаў з мінскага СКА. Вынік выраснальнага матча вызначыўся за секунду да фінальнай сірэны — 32:31. Да гэтага «Мяшкоў Брэст» двойчы выйграў у мінчан — 38:30 (у гасцях) і 33:26 (дома). У трэцім матчы бронзавай серыі гандбалісты «Гомеля» перамаглі на сваёй арэне мінск БДУФК-СКА з вынікам 34:33. Гамяльчане вядуць у серыі да трох перамог 2:1. Чацвёрты паядынак адбудзецца 31 мая ў Мінску.

Гандбалісткі «Гомеля» 8-ы раз сталі ўладальніцамі Кубка Беларусі сярод жаночых каманд. У вырашальным паядынку на паркеце магілёўскага спарт-комплексу «Алімпіец» гамяльчанкі перамаглі «БНТУ-БелАЗ» з перавагай у два мячы — 31:29. У гольні за «бронзу» кубкавага турніру гродзенская «Гараднічанка» перайграла бабруйскую «Бярэзінку» з лікам 35:31.

ТРАФЕЙ ТЫДНЯ. Футбалісты жодзінскага «Тарпеда-БелАЗа» другі раз заваявалі Кубак Беларусі, перамогшы ў фінале барысаўскі БАТЭ — 2:0. Футбалісты БАТЭ з’яўляюцца пяціразовымі ўладальнікамі Кубка краіны, жодзінскія «тарпедаўцы» свой першы трафей узялі ў 2016 годзе.

МЕДАЛІ ТЫДНЯ. Беларускія баксёры заваявалі восем медалёў на міжнародным турніры памяці Героя Савецкага Саюза Канстанціна Караткова, які прайшоў у Хабараўску. «Серабро» ў вагавой катэгорыі да 75 кг заваявала Аліна Вэбер, у мужчын у вазе да 80 кг



другім стаў Аляксей Кокцікаў. Бронзавыя ўзнагароды здабылі Яна Бурым (да 50 кг), Юлія Апанасовіч (да 54 кг), Марына Мулярчык (да 57 кг), Ала Івашкевіч (да 60 кг), Дар’я Ляцко (да 66 кг) і Ілья Вараб’ёў (да 57 кг).

ПОСПЕХ ТЫДНЯ. Беларускія веласіпедысты выступілі на спаборніцтвах па велатрэку «Гран-пры Масквы» на веладроме ў Крылацкім. За тры дні беларусы заваявалі 35 ўзнагарод, у тым ліку 11 залатых. Караліна Бірук стала найлепшай у гонцы з выбываннем, Яўген Каралёк выйграў гонку па ачках, а Арцём Зайцаў у звязку з расійскімі гоншчыкамі атрымаў перамогу ў камандным спрынце. У спаборніцтвах юніёраў адразу пяць ўзнагарод вышэйшай пробы здабыла Паліна Конрад, якая была наймацнейшай у скрэтчы, гонцы-тэмпу, гонцы з выбываннем, гонцы па ачках і мэдысане ў пары з Адэлінай Сакун. Два «золаты» выйграў Павел Валуйка, які перамог у скрэтчы і гонцы з выбываннем, яго партнёр па зборнай Вадзім Адзінец святкаваў поспех у гонцы па ачках. Акрамя таго, беларускія веласіпедысты (аснова плюс юніёры) заваявалі на Гран-пры Масквы па 12 сярэбраных і бронзавых медалёў.

ЛІЧБА ТЫДНЯ. 11 медалёў сабралі беларусы на камандным чэмпіянаце Расіі па лёгкай атлетыцы ў Сочы. Карына Дзямідзік перамагла ў скачках у вышыню (1,91 м), Віялета Сквацова стала найлепшай у трайным скачку (14,41 м), Аляксей Каткавец перамог у кіданні кап’я (79,17 м). Алена Дубіцкая заваявала «золата» ў штурханых ядра (18,88 м), а Алена Трус — «серабро». Пераможцамі турніру сталі Максім Несцярэнка (трайны скачок) і Руслана Раманоўская (100 м з бар’ерамі).

АБ’ЯВА ТЫДНЯ. Сусветная федэрацыя таэквандо (World Taekwondo) адобрыла ўдзел дзевяці спартсменаў з Беларусі ў чэмпіянаце свету ў Баку. У пачатку красавіка федэрацыя вырашыла дапусціць беларусаў і расіян у якасці нейтральных атлетаў да ўдзелу ў міжнародных

турнірах. А нядаўна арганізацыя зацвердзіла спіс з дзевяці індывідуальных спартсменаў з Беларусі і 14 з Расіі, якія могуць выступіць на чэмпіянаце свету ў Баку пры ўмове падпісання дэкларацыі аб поўным выкананні патрабаванняў для ўдзелу.

У лік дапушчаных беларускіх таэквандыстаў увайшлі Алі Радван, Арцём Плоніс, Іван Паўлоўскі, Максім Бандарэвіч, Георгій Гурцыёў, Ягор Казлоў, Уладзіслава Сарокіна, Валерыя Смычкова і Віталія Лазута. Кожны нейтральны атлет прайшоў трохэтапную верыфікацыю, якая ўключае праверку Еўрапейскім саюзам таэквандо, асабістае пацвярджэнне спартсмена і фінальную ацэнку назіральнага камітэта World Taekwondo. Чэмпіят свету па таэквандо 2023 года ў Баку пройдзе з 29 мая да 4 чэрвеня. Планетарны форум у сталіцы Азербайджана стане адным з кваліфікацыйных стартаў да Алімпійскіх гульняў 2024 года ў Парыжы.

НАЗНАЧЭННЕ ТЫДНЯ. Галоўным трэнерам хакейнага клуба «Юнацтва» прызначаны Віктар Касцючонок. Пагадненне са спецыялістам разлічана на адзін сезон. Трэнерскую кар’еру Касцючонок пачаў у 2014 годзе менавіта ў «Юнацтве», дзе працаваў памочнікам Міхаіла Захарава. Таксама Віктар Паўлавіч уваходзіў у трэнерскія штабы казахстанскай «Сарыаркі» (2015/16, 2018/19), маскоўскай «Спартак» (2017/18) і ханты-мансійскай «Югры» (2019—2022). У 2019 і 2022 гадах Касцючонок становіўся чэмпіёнам расійскай Вышэйшай хакейнай лігі. У мінулым сезоне спецыяліст працаваў памочнікам галоўнага трэнера ў хабараўскай «Амуры».

У бытнасць гульцом Касцючонок тройчы выйграваў нацыянальнае чэмпіянства і аднойчы прызнаваўся найлепшым абаронцам экстралігі. У складзе нацыянальнай зборнай Беларусі Касцючонок згуляў 169 матчаў на міжнародных турнірах, у тым ліку на сямі чэмпіянатах свету і зімовых Алімпійскіх гульнях 2010 года ў Ванкуверы.

Валерыя СЦЯЦКО.
Фота з адкрытых крыніц.

СЁННЯ

Месяц

Першая квадра 27 мая.
Месяц у сузор’і Шаляў.

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	4.47	21.28	16.41
Віцебск —	4.29	21.25	16.56
Магілёў —	4.37	21.18	16.41
Гомель —	4.42	21.06	16.24
Гродна —	5.04	21.42	16.38
Брэст —	5.13	21.34	16.21


Імяніны

Пр. Ефрасінні, Дамініка, Сцяпана.
К. Жанны, Марыі, Яна.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Энергія — гэта тое, што ёсць у лішку ў кожнага дзіцяці, да таго часу, пакуль яго не папросіш што-небудзь зрабіць.

Навяла дома парадак... Раней усё валялася на сваіх месцах, а цяпер акуратна складзена невядома дзе...

У хабарах больш за ўсё напружвае той факт, што іх даводзіцца значна часцей даваць, чым браць.

Удачлівы сперматазоід ужо трыццаць гадоў як Іван, але па звычцы працягвае ўсіх абганяць і падразаць.



Даты

Падзеі

Людзі

30 МАЯ

1888

год — нарадзіўся (г. Магілёў) Сяргей Іванавіч Мігай, расійскі спявак, педагог, прафесар, народны артыст Расіі. У 1912—1924 гг. быў салістам Вялікага тэатра. Валодаў насычаным голасам цёплага тэмбру, вялікага дыяпазону (барытон). У оперным рэпертуары Мігая налічвалася 65 партый, 43 з іх — вядучыя. Ён таксама актыўна займаўся канцэртнай дзейнасцю. Аўтар мастацтвазнаўчых і метадычных работ.

1896

год — нарадзіўся Канстанцін Мікалаевіч Саннікаў, рэжысёр, акцёр, педагог, народны артыст Беларусі, прафесар. Адзін з заснавальнікаў Беларускага дзяржаўнага тэатра. З 1926-га — акцёр і рэжысёр БДТ-2, у 1931—1937 гг. — мастацкі кіраўнік БДТ-3, у 1937—1961 гг. — у Беларускай тэатры імя Я. Купалы (у 1948—1952 гг. — галоўны рэжысёр). Двойчы лаўрэат Сталінскай прэміі СССР.

1923

год — нарадзіўся Аляксандр Мітрафанавіч Бондараў, Герой Савецкага Саюза. Беларус. У Вялікую Айчынную вайну з 1941 года быў на Калінінскім, Варонежскім, 1-м і 4-м Украінскіх франтах. Удзельнік вызвалення Белгарада, Кіева, Прагі. Вызначыўся

4-5 лістапада 1943-га пры фарсіраванні Дняпра ў раёне Кіева. Узвод аўтаматчыкаў пад камандаваннем лейтэнанта Бондарава авалодаў востравам, захапіў плацдарм на правым беразе і адбіў варожыя контратакі да падыходу асноўных сіл палка.

1948

год — нарадзіўся Анатоль Уладзіміравіч Баранаў, беларускі трэнер (барацьба грэка-рымская), заслужаны трэнер Беларусі.

1431

год — была спалена Жанна д'Арк, Арлеанская дзева, нацыянальная гераіня французскага народа.

1908

год — нарадзіўся Мэл Бланк, амерыканскі акцёр, які агульчэй знакамітых мультыплікацыйных герояў. За свой надзвычай разнастайны талент акцёра-«галасавіка» Бланк атрымаў мянушку «Чалавек тысячы галасоў».

1958

год — нарадзілася Алена Уладзіміраўна Маёрава, расійская актрыса тэатра і кіно, заслужаная артыстка РСФСР.

пліній малодшы:

«Для смутку ёсць мяжа, для страху — няма».

ЗВЯЗДА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 311 17 13 (тэл./факс); аддзела: лісьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыі — 311 17 16.

прым.рэкламы тэл./факс: 311 17 27, e-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з’яўляюцца супадзеннем з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by

(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.

220013, Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 10.441. Індэкс 63850. Зак. № 1195.

Нумар падпісаны ў 19.30

29 мая 2023 года.